

Michnevič, Arnol'd Jafimavič

Семантычныя дыферэнцыяльныя прызнакі і структура сказа

In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor).
Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 51-55

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/120042>

Access Date: 20. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

СЕМАНТЫЧНЫЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЛЬНЫЯ ПРЫЗНАКІ І СТРУКТУРА СКАЗА

0.1. Сінтаксіс як наука працяглы час характарызваўся, а ў значнай ступені працягвае характарызвацца, дыспрапорцыяй паміж нязмернай колькасцю прыватных назіранняў і даследаванняў і нешматлікасцю прац, прысвечаных асэнсаванню сабранага матэрыялу і шырокім абагульненнем. Гэта колькаснае адрозненне можа быць інтэрпрэтавана як адрозненне паміж пераважна эмпірычным сінтаксісам, меўшым галоўным прадметам вывучэння тыпы злучэнняў слоў (тыпы словазлучэнняў), і сінтаксісам тэарэтычным, асноўнай задачай якога з'яўляецца высвяtleнне заканамернасцей спалучальнасці слоў (заканамернасцей словаспалучальнасці). Пропіастаўленне эмпірычнага сінтаксіса і сінтаксіса тэарэтычнага адноснае, як, дарэчы, і любое іншае проціастаўленне. Аднак на даным этапе яно, несумненна, карыснае, бо зусім ясна, што адно толькі далейшае накапленне прыватных назіранняў не прывядзе да рашучага паглыблення, а ў шэрагу выпадкаў і перагляду існуючых сінтаксічных уяўленняў. Навуковая індукцыя саступае месца дэдуктыўнаму падыходу, г. зн. гіпотэзам, наперадзе ў якіх — адстойваць свае правы ператварыцца ў сінтаксічную тэорыю. Зразумела таксама, што гэты новы этап у развіцці сінтаксіса не можа не абапірацца на вынікі, дасягнутыя эмпірычным сінтаксісам, мовазнаўствам у цэлым, а таксама на здабыткі некаторых науک, сумежных з мовазнаўствам.

0.2. Сведчаннем актыўнага развіцця тэарэтычнага сінтаксіса служыць шырокое выкарыстанне лінгвістычнага эксперыменту, у тым сэнсе гэтага слова, як яго разумеў і адстойваў адзін з выдатных мовазнаўцаў-тэарэтыкаў Л. У Шчэрба. Сама магчымасць эксперыментавання ў лінгвістыцы, як і ў науцы наогул, узікае толькі тады, калі выпрацаваны гіпотэзы, якія патрабуюць эксперыментальнай праверкі, г. зн. пры развіцці тэарэтычнай, абагульняючай думкі.

0.3. Непасрэдным вынікам і разам з тым сведчаннем пераканцэнтрацыі сінтаксічнай думкі з проблемы словазлучэнняў і іх таксанамізацыі на проблему словаспалучальнасці і яе заканамернасцей з'яўляецца ўвядзенне ў науковы ўжытак паняцця адзначанасці. Гэта чыста сінтаксічнае ці, правільней, сінтагматычнае паняцце — сінонім, па сутнасці сваёй, паняцця спалучальнасці. Аналіз неадзначаных фраз розных тыпаў пераканаўча паказаў недастатковасць існуючых сінтаксічных ведаў, паколькі ўзнікла неабходнасць раслумачыць не толькі тое, як звязаны два ці больш элементаў, але — што асабліва важна для пазнания сінтаксічных законаў — чаму не спалучаюцца два іншых элементы.

Увядзенне паняцця адзначанасці пацягнула за сабой цэлы шэраг новых

проблем, прычым не толькі сінтаксічных. А пастаноўка новых проблем — гэта пярэдаднне новых ідэй, новых гіпотэз.

На гэтым можна скончыць кароткі ўступ, які павінен служыць аўтару апраўданнем яго спробы выкласці адну з магчымых гіпотэз аб заканамернасцях пабудовы сказа як заканамернасцях спалучальнасці слоў, — у першую чаргу, стасоўна да славянскіх моў.

1.1. Сістэматызацыя мноства (паўназначных) слоў, якая мае на мэце ўскрыць і апісаць іманентную семантычную сістэму, а не проста прагматична „ўпараткаваць“ лексіку, павінна абапірацца на наяўнасць двух тыпуў сістэм у мове:

- 1) Сістэм, якія выводзяцца з сінтагматычных (сінтаксічных) структур;
- 2) Сістэм, якія не выводзяцца з сінтагматычных (сінтаксічных) структур.

1.2. Паколькі членамі абодвух тыпуў сістэм з'яўляюцца адны і тыя ж адзінкі, а іменна моўныя знакі, (паўназначныя) слова, пастолькі натуральна лічыцца, што гэтыя сістэмы функцыянальна розныя і — як вынік — што яны грунтуюцца на функцыянальна розных аспектах значэння слова: сістэмы першага тыпу заснаваны на элементах значэння слова, звязаных з яго спалучальнасцю, г. зн. вызначаюцца камунікатыўнай функцыяй слова — яго здольнасцю быць складаючай, інтэгрантам паведамлення; сістэмы другога тыпу, не выводзімыя са структурой, маюцца у сваёй аснове элементы значэння слова, звязаныя з яго прадметна-лагічнай сущесенасцю, г. зн. вызначаюцца намінатыўнай функцыяй слова — яго здольнасцю быць фіксатарам, канстантай пазнанага.

1.3. Значэнне слова — гэта яго „план зместу“ у цэлым, г. зн. — у прынятых тэрмінах — і лексічнае, і граматычнае значэнні. Паколькі слова мае дзве асноўныя — камунікатыўную і намінатыўную — функцыі, значэнне яго расслойваецца, спецыялізуецца ў розных сваіх частках у адпаведнасці з гэтымі функцыямі. Яно ператвараецца ў складаную структуру, што і дазваляе гаварыць аб элементах значэння слова.

2.1. Да звёю асноўным функцыям словам адпавядаюць два „ярусы“ у структуры яго значэння:

1) Ярус рэферэнтнага значэння, г. зн. тая „частка“ значэння слова, якая дазваляе сущесці даны гукавы комплекс з данай рэаліяй-рэферэнтам і ўтварае аснову значэння слова як элемента намінатыўнай сістэмы;

2) Ярус структурнага значэння, г. зн. тая „частка“ значэння слова, якая прадвызначае яго месца ў сінтаксічнай структуры і канстытуіруе слова як элемент камунікатыўнай сістэмы.

2.2. У ярус структурнага значэння ўваходзяць, але не вычэрпваюць яго, граматычны значэнні. Гэтыя ярусы значэння слова ў славянскіх мовах, аўяднаных прынцыпам агульнасцю марфалагічнай будовы, чляніцца на два пад'ярусы:

1) Пад'ярус грамемных значэнняў, г. зн. значэнняў, якія маюцца спецыялізаванае марфемнае выражэнне;

2) Пад'ярус немарфалагізаваных значэнняў, якія мы ўмоўна назавём камбінантнымі значэннямі. Наяўнасць апошніх у слове вызначаецца фармальна з дапамогай дыstryбуцыйна-трансфармацыйных апераций.

2.3. Адрозненне паміж ярусамі, г. зн. паміж рэферэнтным і структурным значэннем, адлюстроўвае адрозненне паміж функцыямі слова і мае, на нашу думку, універсальны характер.

Адрозненне паміж пад'ярусамі (у межах структурнага значэння) адлюструювае спецыфіку флекстыўных моў і, будучы істотным для харкторыстыкі значэння слова ў гэтых мовах, не мае статусу ўніверсаліі.

2.4. Паколькі наяўнасць пад'ярусаў структурнага яруса ў славянскіх мовах абавязковая, мэтазгодна ў далейшым гаварыць аб трох асобных частках у структуры значэння слова: рэферэнтнай, камбінантнай і грамемнай. Замена дыхатамій „лексічнае значэнне — граматычнае значэнне“ трыхатамій „рэферэнтнае значэнне — камбінантнае значэнне — грамемнае значэнне“ прынцыпова важнае, таму што дазваляе сканцэнтраваць увагу на семантыка-сінтаксічнай спалучальнасці слоў і, у рэшце рэшт, наблізіцца да вызначэння абавязковых элементаў у будове сказа.

3.1. Сістэма — гэта мноства, элементы якога ўпрадаваны па пэўнаму закону. Семіятычныя сістэмы грунтуюцца на проціпастаўленні ўтвараючых іх элементаў і апісваюцца пры дапамозе набору дыферэнцыяльных прызнакаў гэтых элементаў.

3.2. Намінатыўная семантычная сістэма, у аснове якой ляжыць намінатыўная функцыя слова і якую можна разглядаць як мноства рэферэнтных значэнняў, ёсьць не што іншае, як адлюстраваная ў чалавечай свядомасці, структураваная мовай і стаўшая моўнай рэчаіснасцю рэчаіснасць рэальная. Карэлітам намінатыўнай сістэмы з'яўляецца пазамоўная рэчаіснасць, „сістэма“ рэалій, вычарпальная моўная таксанамізацыя якой у прынцыпе немагчыма. Намінатыўная сістэма з'яўляецца адкрытай і ў пэўным сэнсе ўмоўнай. „Клетачкай“ намінатыўнай сістэмы можна лічыць семантычную мікрасістэму, якая складаецца з аднаго немаркіраванага і аднаго маркіраванага элементаў, якія знаходзяцца ў адносінах прыватыўнай апазіцыі (*ножык* — *складанычык*, *stól* — *biurko*, *куче* — *копый* і г. д.). Семантычная мікрасістэма захоўвае ўсе асноўныя ўласцівасці намінатыўнай сістэмы і можа служыць сродкам вывучэння розных груповак слоў, якія звычайна падаюцца ў якасці пацвярджэння наяўнасці сістэмнасці ў семантыцы. Дыферэнцыяльныя прызнакі элементаў намінатыўнай сістэмы служаць для адрознівання рэалій. Паколькі іх задачай з'яўляецца фіксация адрозненняў паміж самімі рэаліямі, яны могуць выступаць у яўным выглядзе, г. зн. могуць стаць знакамі (*складанычык* = *складаны ножык*, *biurko* = *stól do pisania*, *копый* = *ловно куче* і г. д.). Нейтралізацыя семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў у намінатыўнай сістэме, з прычыны харктару гэтай сістэмы і, у прыватнасці, таму, што яна „несінгматычна“, з'яўляецца нейтралізацый пазамоўнай, сітуацыйнай.

3.3. Спалучальнасць слоў на ўзоруні рэферэнтных значэнняў для натуральнай мовы не можа быць зафіксавана сукуннасцю правіл, бо яна вызначаецца, залежыць ад спалучальнасці ўяўленняў аб пазамоўнай рэчаіснасці, абumoўленых і аблежаваных грамадскім вопытам носіціта мовы і моўнага калектыву ў цэлым. Паняцце адзначанасці на ўзоруні рэферэнтных значэнняў інтэрпрэтуецца як асэнсаванасць. Незалежнасць рэферэнтнай спалучальнасці ад мовы, яе пазамоўны харктар пераканаўча пацвярджаецца магчымасцю „прэзумпцыі асэнсаванасці“, г. зн. падборам, падгонкай, прыстасаваннем рэальнай ці ірэальнай сітуацыі да фразы. Заўажым, што „прэзумпцыя граматычнасці“, відаць, прынцыпова немагчыма.

3.4. Камунікатыўная семантычная сістэма не можа складацца непасрэдна з моўных знакаў — слоў, таму што колькасць апошніх нязмерна пераўзы-

ходзіць колькасць семантыка-сінтаксічных пазіцый у сінтаксічнай структуры. Слова ўваходзіць у камунікатыўную сістэму не непасрэдна, а толькі праз клас ізафункцыянальных слоў. Такім чынам на ўзоруі структурных (камбінантных і грамемных) значэнняў проціпастаўляюцца не асобныя слова, а класы слоў. Каравятаам камунікатыўной сістэмы служыць моўная рэчаіснасць. Дыферэнцыяльныя прызнакі класаў слоў адрозніваюць уласна слова, дакладней, значэнні моўных знакаў, і таму самі знакамі той жа мовы быць не могуць. Яны ўтвараюць метавому для апісання камунікатыўной сістэмы, падобна да таго, як самі знакі можна з пэўнымі дапушчэннямі разглядаць як метавому для апісання „мовы рэчаіснасці“ Нейтралізацыя дыферэнцыяльных прызнакаў у камунікатыўной сістэме адбываецца ў сінтагматыцы, г. зн. у патоку маўлення, і не залежыць ад пазамоўных фактараў.

3.5. Сцвярджаючы, што класы слоў, г. зн. камунікатыўная сістэма, з'яўляюцца вынікам функцыянальна-сінтагматычнай дыферэнцыяцыі слоў, мы тым самым сцвярджаєм, што параджэнне новых фраз носьбітам мовы, г. зн. кожны новы акт злучэння слоў, з'яўляецца вынікам ведания камунікатыўной сістэмы мовы ці, іншымі словамі, ведания спалучальнасці слоў.

3.6. Спалучальнасць слоў на ўзоруі структурных значэнняў можа быць зафіксавана ў зводзе правіл, паколькі яна вызначаецца ўнутрымоўнымі заканамернасцямі і залежыць ад „моўных уяўленняў“ (ад ведания мовы), а не ад уяўленняў аб рэальнай рэчаіснасці (ад ведания рэчаіснасці). Паняцце адзначанасці на ўзоруі структурных значэнняў інтэрпрэтуюцца, папершае, для грамемных значэнняў як граматычнасць фразы, г. зн. як тая ступень яе „правільнасці“, якая залежыць ад спалучальнасці грамемных значэнняў (параўн.: *цікавая книга* і **цікавых книгу*). Граматычнасць фармальна вызначаецца правіламі сумеснай сустракальнасці марфем-флексій і апісваецца ў выглядзе правіл кіравання, даласавання, прымыкання і пад.

Па-другое, — і гэта самае галоўнае, бо закранае сферу, зусім не вывучаную, — для камбінантных значэнняў адзначанасць павінна інтэрпрэтавацца як камбінантнасць фразы. Растворы паняцце камбінантнасці прыкладам. Абсалютна адзначанымі (г. зн. асэнсаванымі, камбінантнымі і граматычнымі) з'яўляюцца фразы *кніга брата*, *вымярэнне плошчы* і пад. Патэнцыяльна асэнсаванымі і камбінантнымі, але неграматычнымі будуть фразы **кніга братам*, **вымярэнне плошчу*. Патэнцыяльна асэнсаванымі і граматычнымі ў межах разглядаемай фармальна-граматычнай структуры „назоўнік + назоўнік роднага склону“, але некамбінантнымі аказваюцца фразы **дуб таўшчыні*, **дзялчына прыгажосці*, **ідэя глыбіні* і аналагічныя. Неадзначанасць гэтых фраз тлумачыцца моўнымі прычынамі. Яна залежыць ад камбінантных значэнняў спалучаемых слоў. Стасоўна да прыведзеных прыкладаў можна сформуляваць наступнае правіла: не спалучаюцца ў канструкцыі „назоўнік + назоўнік роднага склону“ класы назоўнікаў, проціпастаўленыя па камбінантных дыферэнцыяльных семантычных прызнаках „носьбіт неад'емнай уласцівасці“ — „неад'емная уласцівасць“.

Некамбінантнымі з'яўляюцца і наступныя фразы: **ярасна спаць*, **хутка вісець* (не спалучаюцца дзеясловы стану з прыслоўямі — „інтэнсіфікаторамі“); **зялёныя бескаляровыя ідэі*, **чырвоныя жаданні* (не спалучаюцца колеравыя прыметнікі і абстрактныя назоўнікі). Ва ўсіх гэтых выпадках мы маём права гаварыць аб структурных (камбінантных) значэннях і моўнай неспалучальнасці і не маём права гаварыць аб лексічных (рэферэнтных),

значэннях і лексічнай неспалучальнасці, таму што неспалучальнасць уласціва не асобным словам, а цэлым класам слоў. Зразумела, што эмпірычнае ўстанаўленне неспалучальных класаў слоў можа быць толькі самым пачаткам, толькі подступам да вызначэння камунікатыўнай сістэмы мовы. Трэба падкрэсліць таксама, што з прычыны таго, што рэферэнтнае, камбінантныя і грамемныя значэнні слова ўтвараюць кантынуум, прычыны неспалучальнасці могуць тлумачыцца па-рознаму.

4.1. У адпаведнасці з трывма часткамі ў структуры значэння слова і трывма типамі неадзначанасці (неасэнсаванасці, некамбінантнасці, неграматычнасці) у кожнай фразе можна зафіксаваць тры аспекты, тры ярусы яе семантычнай будовы: рэферэнтную (сэнсавую) структуру, якая, відаць, не павінна ўключыцца ў сінтаксічнае апісанне мовы; камбінантную структуру, ці семантыка-сінтаксічную мадэль фразы; грамемную структуру, ці фармальна-граматычную схему фразы.

4.2. Семантыка-сінтаксічная мадэль і фармальная-граматычная схема фразы могуць быць інтэрпрэтаваны як дыstryбутыўныя ланцужкі адпаведна камбінантных і грамемных семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў слоў, што ўтвараюць фразу.

4.3. Семантычныя дыферэнцыяльныя прызнакі, на якія „раскладаецца“ структурнае значэнне слова, могуць стаць адным з магчымых сродкаў унутрымоўнай інтэрпрэтацыі вынікаў трансфармацыйнага аналізу, паколькі кожная трансфармацыя ў плане выражэння па сутнасці сваёй ёсць адначасова і пэўная трансфармацыя ў плане зместу, і заключаецца апошняй ў перагрупоўцы, у перадыstryбуцыі „элементарных сэнсаў“, ці семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў, у сукупнасці складаўшых усё значэнне выходнай канструкцыі.

5.1. Да ліку пытанняў, якія маюць асаблівае значэнне ў свяtle выкладзенай канцепцыі, трэба аднесці пытанне аб судносінах семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў памінатыўнай сістэмы і семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў камунікатыўнай сістэмы; аб судносінах семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў і часцін мовы; аб судносінах семантычных дыферэнцыяльных прызнакаў і членаў сказа.

SEMANTIC DISTINCTIVE FEATURES AND THE STRUCTURE OF THE SENTENCE

The main objective of syntax is to study the rules of the combinability of words. The combinability of words depends upon their meanings. In accordance with three parts in the structure of the meaning of the word (referent, combinative and grammemic), it is possible to distinguish for each phrase three layers (strata) of its semantic structure: the referent structure, which should not be included into the syntactic description of the language, the semantico-syntactical model of the phrase and the formal-grammatical pattern of the phrase. The semantico-syntactical model and the formal-grammatical pattern can be interpreted as chains of combinative and grammemic semantical differential features, respectively, of words forming a phrase.

